

Людміла СІНЬКОВА,
доктар філалагічных навук

АЛЯКСЕЙ КАРПЮК І ЯГО ЛІТАРАТУРНЫ ГЕРОЙ З ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

УДК 821.161.3.09"20"(092)Карпюк А. Н.

У артыкуле харктарызуецца творчасць А. Карпюка ў кантэксце беларуска-польскага географічнага і культурнага памежжа першай паловы XX ст. Разглядаецца адлюстраванне гісторыка-культурных падзеяў у лесах герояў аповесці "Данута" А. Карпюка. Вызначаюцца элементы аўтабіографізму, рысы рамантычнага светабачання ў кругаглядзе персанажаў, развіццё А. Карпюком жанру аповесці ў беларускай літаратуре.

Ключавыя слова: беларуская літаратура, аповесць, заходнебеларускі рэгіён, міжваенная Польша, Віленшчына, Гродзеншчына, пасіянарнасць, рамантызм.

The article characterizes the work of A. Karpiuk in the context of the Belarusian-Polish geographical and cultural borderland of the first half of the 20th century. The reflection of historical and cultural events in the fates of the heroes of A. Karpiuk's story "Danuta" is considered. The elements of autobiography, features of a romantic worldview in the characters' outlook, and A. Karpiuk's development of the novel genre in Belarusian literature are identified.



105

Сярод пісьменнікаў, якія прыйшли ў айчынную літаратуру з заходніх рэгіёнаў Беларусі ў ХХ ст., пачэснае месца належыць Аляксею Нічыпаравічу Карпюку (14 красавіка 1920 г., в. Страшава, цяпер Беластоцкае ваяводства, Польша – 14 ліпеня 1992 г., Гродна). Ён вядомы як празаік і журналіст, грамадскі дзеяч і арганізатор культурнага жыцця найперш на Гродзеншчыне, дзе шмат гадоў загадваў Гродзенскім аддзяленнем Саюза пісьменнікаў БССР. Талент Аляксея Карпюка быў адзначаны Літаратурнай прэміяй імя І. Мележа, асветніцкай дзейнасць – званнем заслужанага работніка культуры БССР, а мужнасць у гады Вялікай Айчынай вайны – ордэнамі Чырвонага Сцяга, Айчынай вайны I і II ступені, залатым крыжкам "Virtuti Militari". Невыпадкова адна з вуліц сучаснага Гродна носіць імя Аляксея Карпюка.

Усё жыццё празаік заставаўся яскравым пасіянарыем, заўсёды адстойваў права беларуса на ўвагу і павагу з боку чыноўнікаў любых бю-

Майстэрства творцы

ракратычных установ – ці то ў Вільні, Беластоку і Варшаве, ці то ў Гродне, Мінску і Маскве. Высокі і самавіты, А. Карпюк у любым людскім гурце абавязкова прыцягваў да сябе ўвагу, знешняя нешараговасць пацвярджалаася літаратурным талентам і мужнасцю натуры, што найбольш поўна выявілася ў гады вайны з гітлераўскім Трэцім рэйхам. Па словах Васіля Быкава, "Карпюк быў на з тых, хто мог бязвольна скрыцца ўладзе, ці ворагу, ці звычайнай жыцьцёвой бязглаздзіцы. Усё жыццё гэты чалавек імкнуўся асядлаць свой лёс, хаця тое і каштавала яму аграмадных высілкаў і далёка не заўжды ўдавалася. Але ўдавалася нават у вайну, як ён уцякаў з канцлагеру, пасыля выбавіўся ад расстрэлу ў партызанскай брыгадзе. Ды ѹ на фронце ўвогуле яму шэнціла, бо пазбыцца пагібелі зь яго цяжкой ранай ня кожнаму ўдалося" [1, с. 246].

Былы камандзір партызанскага атрада і ветэран-франтавік з баявымі ўзнагародамі, А. Карпюк шмат здзейніў і як арыгінальны пісьменнік. З яго мастацкай спадчыны і чытачы, і даследчыкі часта вылучаюць аповесць "Данута", яна ўваходзіць у кола выдатнай беларускай прозы рамантычнага кшталту. Твор аўтабіографічны, яго галоўны герой Янка Барташэвіч мае нават знешнє падабенства з маладым А. Карпюком – мяркуючы па фатаграфіях пісьменніка, зробленых ля бацькоўскай хаты ў юнацтве, "за польскім часам". Асноўнае дзеянне аповесці распачынаецца ў 1938 г.: Янку Барташэвічу, выпускніку "паўшэхнай" школы-сямігодкі, застаецца няпоўны год вучобы да 1 верасня 1939 г., калі пачнецца Другая сусветная вайна, неўзабаве Заходніяя Беларусь будзе далучана да Савецкай, а потым ён стане партызанам вайны Вялікай Айчынай.

Міжваенны час, у якім жывуць і дзейнічаюць маладыя максімалісты А. Карпюка з апо-

весці "Данута", бліжэйшы да сучаснай моладзі, чым улюблёнае беларускімі рамантыкамі – найперш Уладзімірам Караткевічам – XIX стагоддзе. Яно, больш аддаленае, вельмі шчыльна засвоена айчыннай патрыятычнай-прыгодніцкай прозай як важная і адрэфлексаваная ў гістарыяграфіі эпоха з буйнымі падзеямі, вызначальнымі і для беларусаў, і для іншых славян, са зваротам да рамантызму з характэрным для яго патрыятычным пафасам, вобразамі высакародных герояў і іх антыподаў. Аднак эпоха, у межы якой упісана рамантычная аповесць "Данута" А. Карпюка, відаць, яшчэ недастатковая асветлена навукоўцамі і не настолькі аддалілася ад нас у часе, каб мы маглі ўспрымаць яе атмасферу і рэчыўнасць як прыдатныя для прозы гістарычнага касцюма – з сюжэтам, арганізаваным хрэстаматыйным фактаграфічным фонам і "заселеным" персанажамі з заходнебеларускага рэгіёна, здатнымі на палкія пачуцці і ўчынкі. Тым не менш пісьменнік абірае для аповеду той этапны для станаўлення айчыннай дзяржаўнасці адрезак часу.

Магнетызм "Дануты" ў вялікай ступені звязаны з лакалізацый сюжэта ў ваколіцах Вільні 1930-х гг. Пісьменнік перанес чытача ў самае сэрца беларуска-літоўска-польска-яўрэйскага этнокультурнага памежжа ды дзяржаўна-геаграфічнага польска-беларускага. Арганізаваны такім чынам хранатоп дае мастаку выдатныя магчымасці для стварэння персанажаў, нязвыклых савецкаму чытачу 1960-х гг. А. Карпюк малюе часы, калі Вільня – крывіцкая Мекка (У. Жылка), – былая сталіца беларусаў у Вялікім Княстве Літоўскім, Рускім і Жамойцкім, уваходзіла ў Другую Рэч Паспалітую (1918–1939).

Герой аповесці Янка Барташэвіч едзе ў Вільнню, бо марыць прадоўжыць вучобу пасля вясковай польскай сямігодкі. Спачатку не ўсё ладзіцца: Віленскай беларускай гімназіі ўжо німа (пасля далучэння Сярэдняй Літвы да Польшчы яна ператворана ў беларускую школу ў Навагрудку). Янку няпроста: "У пачатку восені 1938 года я прыехаў у Вільню і наступіў на вячэрнія курсы пры жаночым ліцэі. На курсы ішоў той, хто не мог трапіць у гімназію або быў пераростак, які" [2]. Каб плаціць за навучанне, трэба працаўаць, але гэта не палохае юнака. (Праўда, крыху пазней у яго з'явіўся намер перабегчы ў БССР, каб вучыцца бясплатна, але крытычны погляд героя на авантuru ўзяў верх. Між іншым, сам А. Карпюк рабіў такую спробу, ды на польскім баку мяжы быў арыштаваны.) Янка праваслаўны беларус з сям'і, што мае не дужа ўрадлівую зямлю. Юнак не баіцца цяжкасцей: ён моцны і спрэктываваны ў жыццёвых варунках, мае годнасць і гатовы бараніць яе; чуйны да ўсяго жывога, любіць родныя мясціны. Праўда простых

рэчаў і абавязкаў даведзена яму бацькамі: трэба жыць сваім разумам і дбаць пра сумленнасць. Янка добра ведае гісторыю: для яго Рэч Паспалітая – толькі этап у радаводзе, што карэніца ў Полацкім княстве і Вялікім Княстве Літоўскім, а сацыяльная няроўнасць, паводле якой юнак знаходзіцца на нізкай ступені ў грамадстве, прыводзіць яго да захаплення камуністычнай ідэяй і сацыялізмам. На вуліцах Вільні Янку дражніць рускім, "кацапам" за "камсамольства". Аднак ён цвёрда ведае сваё месца беларуса сярод такіх самых маргіналізаваных у міжваенны Польшчы ўкраінцаў, літоўцаў, яўрэяў. І асабліва – сярод маладых віленчукоў (класава прывілеяваных, як лічыць Янка, гледзячы на забавы мясцовай "залатай моладзі"), якія ўжо не ў адным пакленні ўсведамляюць сябе грамадзянамі Польшчы, спадчыннікамі высокай польскай культуры і "праудзівымі" палякамі.

На першай жа старонцы аповесці вясімнаццацігаводы Янка Барташэвіч бачыць праз зашклённыя дзвёры ліцэя дзяячоў хор, а ў ім – суседку па вуліцы Дануту Янкоўскую, дачку генерала, "буржуйку", але разам з тым мілую, натхнёную, вельмі прыгожую дзячынину. Тэма кахання раскрываецца пісьменнікам праз пастаяннае прыцягненне і адшурхоўванне юнака і дзячынини. Янка ўвесь час нагадвае сабе, што Данута – чужая, кахаць яе няварта, але кахае ўсё мацней, і яна ўсё больш горнечца да яго. Сярод знаёмых з кніг вобразу закаханых Янка прыгадвае найперш герояў Джэка Лондана – грубіяна Марціна Ідэна і вытанчаную Руф Морз, якія не могуць быць разам. Супярэчлівия стасункі з Данутай зліваюцца з марамі і фантазіямі хлопца: якія подзвігі ён мог бы здзейніць; як мог бы паразененым трапіць у яе дом, і яна б яго ратавала...

Так, перад намі рамантычны герой – беларус з вёскі, прагны да ведаў, разумны, моцны і прыгожы; у 15 гадоў ён ужо быў у пастарунку, перажыў смерць сябра і носіць з сабою яго рэвалвер, удзельнічае ў супраціве ўладам і разносіць улёткі, ён і не абы-які баксёр! А свет гераіні – фартэпіяна ў доме, што нагадвае хлопцу казачны замак прынцэсы; тут заўсёдныя тонкія пахі духу, цукеркі, ілюстраваныя часопісы на польскай, нямецкай, французскай, англійскай мовах. Данута лічыць, што не абавязкова быць графам, але не трэба быць дзікуном, хоча навучыць Янку этикету. Аднак хлопец часам за грубасцю хавае збліжэніасць і думае, што ветлівасць – форма прытворства. Слабеючы перад каханай, Янка кожны раз прымушае сябе згадваць, што панства яе сям'і аплачана цяжкай працай беларускіх сялян. Разам з тым Янка захапляеца сілай мастацкага слова (Данія яшчэ меншая за Беларусь, думае ён, а дзякуючы

Х. К. Андэрсену дзеці з усяго свету ведаюць пра
ле); марыць прачытаць польскі пераклад шо-
лахаўскага “Ціхага Дона”, што з'явіўся ў гарад-
ской бібліятэцы; любуеца віленскім касцёлам
Святой Ганны; збіраеца на сустрэчу з паэтам
Міхасём Гранітам, якога толькі што выпусцілі
з лукішскай турмы; захапляеца канцэртам Мі-
хася Забэйды-Суміцкага; а яшчэ любіць гісторыі
пра Пінкертонам і фільмы пра каўбояў.

Ёсць у спатканнях Янкі з Данутай не толь-
кі контрасты, але і шчаслівае паразуменне. Яна
таксама сэрцам адчувае несправядлівасць, чужы
боль, шчыра імкненне зразумець каканага. На-
ват аброзае косы, каб дагадзіць яму прычоскай
накшталт той, якую мела Эмілія Плятэр... Да-
нута абураеца мясцовымі антысемітамі і сме-
ла кідаеца на дапамогу скрываўленай Бэце,
дачэ суседа-гандляра; у ліцэі заступаеца за
беларускую мову – называе яе каралеўскай, бо
беларускай пісаў Ягайла; абураеца прафеса-
рам-шавіністам Залескім. Разам маладыя людзі
гавораць пра герояў Сянкевіча (Данута называе
Янку Лонгінусам – так звалі беларуса з рама-
на “Агнём і мячом”), пра Касцюшку і Валадыёў-
скага, а таксама пра тое, што зоркі найлепш бач-
ныя з калодзежа, а дзікаватая мясцовая азярын-
ка не менш дзівосная, чым швейцарская азёры.
Вайна разлучыць закаханых, і Янка толькі раз
убачыць Дануту перад tym, як яе, падпольшчы-
цу, пакараюць смерцю гітлераўцы.

Антыпод станоўчым героям – Генрых Станеўскі, крыху старэйшы за Янку маладзён з су-
седнай вёскі, каларытны вобраз прыстасаванца,
які служыў і ў дэфензіве, і ў савецкіх карных ор-
ганах, і ў гітлераўскіх, дзе называўся фольксдой-
чам (яго продкі з Памераніі). А. Карпюк ства-
рыў тып прыстасаванца намнога больш подлага,
чым, напрыклад, купалаўскі Мікіта Зносак, –
у адпаведнасці з законамі рамантычнай тыпіза-
цыі ў літаратуры.

Паплечнікаў і добрых сяброў Янкі прадстаў-
ляюць такія персанажы, як студэнтка Універсі-
тэта імя Стэфана Баторыя рамантычная Вольга,
мужны Сцяпан Рамановіч, вопытны падполь-
шчык Яцкевіч, сябра па курсах літавец Альбінас
Суткус і студэнт-украінец Шыманскі. Сардэчна
ставіцца герой да панская прыслугі, сваёй гас-
падыні, што здала яму жытло, і гэта падкрэслі-
вае пэўнасць яго харектару. Важныя для Янкі
сустрэчы з Луцэвічам – работнікам беларуска-
га краязнаўчага музея: разам яны вывучаюць
гісторыю Вільні і праводзяць вопыты-рэканст-
рукцыі старых рамёстваў. Моцнае ўражанне
робяць на юнака і сустрэчы з каталіцкімі ма-
нушкамі-дабрачынніцамі, з ксяндзом з закры-
тага інтэрната ордэна езуітаў, куды хлопец, як
і іншыя беларусы-вяскоўцы, прыйходзіў шукаць

працы. З непрыхаванай іроніяй пададзены пісь-
меннікам фігуры віленскага дробнага і больш
санавітага панства, у tym ліку вобраз польскага
“рыцара” – маладога і фізічна нягеглага князя
Браніслава Любецкага, жаніха Дануты.

Другая палова твора, дзе мы бачым Янку Бар-
ташэвіча ў партызанскім атрадзе, сочым за перы-
петыямі яго лёсу, у tym ліку пачуццямі да буду-
чай жонкі, іншых дзяўчат, – напісана яшчэ больш
дynamічна і белетрыстычна: тут тэкст поўнасцю
адпавядае жанру прыгодніцкай юнацкай аповес-
ці, перагуквацца з традыцыямі савецкай прозы
для моладзі. Мы чытаем, як пасля Другой сус-
ветнай вайны, ужо маючи сям'ю і дзяцей, герой
прыязджает ў сталіцу савецкай Літвы – Вільнюс,
спадзеючыся адшукаць сляды Дануты. У фінале
ён знаходзіць ліст, пакінуты ёю 30 гадоў таму,
з гарачымі словамі какання і адданасці таму вы-
сокаму, чым гарэлі іх душы ў юнацтве. Безумоў-
на, рамантычная і белетрыстычная гісторыя за-
ходнебеларускіх юнака і дзяўчыны, намаляваная
А. Карпюком, застаецца адной з самых яскравых
у беларускай літаратуры.

Уладзімір Калеснік, прыгадваючы былое ся-
броўства з Аляксеем Карпюком, пісаў пра гады іх
маладосці: “Бліжэй пазнаёміліся мы з Карпю-
ком у Наваградскім педвучылішчы, якое спешна
было адкрыта недзе ў пачатку 1940 года і сцяг-
нула ў свае інтэрнаты, абсталяваныя ў будын-
ках польскіх ваяводскіх устаноў, частку вучняў
з дзесяцігодкі і новую групу пераросткаў, адре-
заных ад асветы рэпрэсіямі санацыйнага ўра-
да ці беднасцю” [3, с. 5]. Тут пяцёра хлопцаў,
маладых энтузіястаў, аб'ядналіся ў “харчовую
камуну”: “тады сяляне заходніх абласцей яшчэ
не разжыліся савецкімі грашымі, таму ўтрым-
лівалі сваіх дзяцей у гарадскіх школах, падво-
зячы ім натуральны харч”. Юнакі “разам шукалі,
як ва ўмовах новай школы рэалізаваць ідэалы
сацыялізму, справядлівага ладу жыцця. Эліта
гэтая вырасла ў гушчы заходнебеларускага на-
цыянальна-вызваленчага руху, несла ў сабе яго
запаветы: уз'яднаць народ на платформе сацы-
яльнай справядлівасці, адрадзіць нацыяналь-
ную культуру, даць шанц беднаце” [3, с. 5]. Мож-
на сказаць, што рамантычную мару юнацтва –
знайсці сябе ў працы дзеля радзімы – Аляксей
Карпюк выдатна спраўдзіў.

Спіс літаратуры

1. Быкаў, В. Выключэнне Карпюка / В. Быкаў // По-
ны збор твораў : у 14 т. / В. Быкаў. – Мінск, 2009. – Т. 8. –
C. 246–250.
2. Карпюк, А. Н. Данута : аповесць / А. Н. Карпюк. –
URL: https://knihi.com/Alaksiej_Karpjuk/Danuta.html (дата
звароту: 14.03.2025).
3. Калеснік, У. Плён творчасці – дослед жыцця : [аб/
А. Карпюку] / У. Калеснік // Выбраныя творы : у 2 т. /
А. Карпюк. – Мінск : Маст. літ., 1991. – Т. 1. – С. 5–22.